

ЗАЦВЯРДЖАЮ
дырэктар
дзяржаўнай установы адукацыі
“Вясейская сярэдняя школа”
М.У.Вядзёрка
30.01.2023 г.

**План
правадзення выхаваўчай работы
ў школьную суботу
4 лютага 2023 года
Тэма дня “Узаемасувязь з сям’ёй”**

<i>Мерапрыемства, удзельнікі</i>	<i>Час правадзення</i>	<i>Удзельнік і</i>	<i>Адказны</i>	<i>Месца правадзення</i>
<i>Фізікультурна-аздараўленчая дзейнасць</i>				
Першанства школы па валејболу “ЗА здаровы лад жыцця!”	11.00-12.00	5-8 кл	А.М. Верамейчык	Спартыўная зала
<i>Інтэлектуальная і творчая дзейнасць</i>				
1. Факультатыўныя заняткі “Уводзіны ў аграрныя спецыяльнасці”	9.00-9.45 9.50-10.35	11 кл.	Т.М. Пабядзінская	Кабінет 11 кл.
2. Конкурс малюнкаў “Я і мая сям’я”	9.00-10.00	1-4 кл.	Т.У.Пенязь	Кабінет 3 кл.
3. Кругля стол “Сям’я... як многа ў гэтым слове...”	9.30-10.30	5-7 кл.	Н.А. Пракапеня	Кабінет 7 кл.
4. Дыскусія “Моцная сям’я – гэта...”	10.00-10.45	8-11 кл.	З.К. Алешка	Кабінет 9 кл.
<i>Дзейнасць СППС</i>				
Рэйд “Сям’я”. Сем’і СНС, ПДА, патранатныя, апякунскія, мнагадзетныя	На працягу дня	1-11 класы	СППС	Слуцкі р-н
<i>Грамадска-карысная дзейнасць</i>				
2. Аб’яднанне па інтарэсах “Калейдаскоп”	10.45-11.45		Т.У. Бэнда	Кабінет 8 кл.
<i>Дзейнасць дзіцячых і моладзевых аб’яднанняў, бібліятэкі</i>				
Віктарына “Падарожжа па краіне казак”	10.10-11.10	1-4 класы	К.Ф. Піскун	Бібліятэка
Тэматычны час «Скрадзенае дзяцінства»	9.00-10.00	7-11 класы	Ю.В. Есіповіч, педагог-арганізатар	Кабінет 10 класа

Намеснік дырэктара па
вучэбна-выхаваўчай рабоце

І.Ю. Пяцігор